

## ЧЫСТАПІСАННЯ Ў 3 КЛАСЕ НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў ШКОЛАХ З РУСКАЙ МОВАЙ НАВУЧАННЯ

г. Брэст, СШ №7

настаўнік беларускай мовы Прапушняк Ларыса Валянцінаўна

Прапаную матэрыял для чыстапісання і гукавой размінкі ў 3 класе на ўроках беларускай мовы ў школах з рускай мовай навучання. Тут і вершы беларускіх паэтаў: В.Віткі, А. Клышкі, Н. Парукава, Н.Гілевіча, М.Шаховіча, В.Жуковіча, Я.Коласа, А.Дзеружынскага, М.Янчанкі, А.Вольскага, Р. Барадуліна, М. Гелера і іншых, і скарагаворкі, і загадкі, і прымаўкі з прыказкамі.

Пры дапамозе гэтага матэрыялу настаўнік выклікае цікавасць да роднай мовы, будзе развіваць мысленне і памяць вучняў, фарміраваць у дзяцей правільнае вымаўленне гукаў, развіваць фанематычны і моўны слух.

Выкарыстанне займальных твораў садзейнічае фарміраванню ў дзяцей пазнавальнай актыўнасці і творчых адносін да роднай мовы. А радкі чыстапісання фарміруюць прыгожы почырк у вучняў.

На першым радку я прапаную элементы чыстапісання. На другім – злучэнне літар. На трэцім – словы, якія запісваю пасля таго, як дзеці адгадаюць загадку з гэтым словам. Словы з вялікай літары запісваю адразу. На наступным радку запісваю прыказку або прымаўку, пасля чаго дзеці растлумачваюць яе змест. Потым ідзе гукавая размінка.

1. *АаАа .. АаАа*

Аа Ал Ае Аг Аш Ам Аў

Антось Алесья Асцёр (рака)

Ад добрага не ўцякай і ліхога не рабі.

### Гукавая размінка:

- Дук-дак, дук-дак! –  
Дзяцел працаваць мастак.
- Дак-дук, дак-дук! –  
Ён абслухаў кожны сук.

Шах, шах, шах, шах!  
Лыжы зранку на нагах.

На птушыным базары  
Раскрычаліся гагары:  
- Га-га-гары!  
- Га-га-гары!

ма-ма-ма - вось прыйшла зіма  
ра-ра-ра - у школу пара  
ка-ка-ка - убачыў рыбака

## 2. *alala .. alala*

ааа ава ага ада ама

*Лёгка зламаць, ды цяжка зрабіць.*

### Загадкі:

Ляжыць паленца, а ўнутры сэрца. (*Аловак*)  
 Нішто не ляцела,  
 Нішто не спужала,  
 А ўся затрымцела,  
 А ўся задрыжала. (*Асіна*)

Нарадзіўся сярод градкі.  
 Быў шурпаты – вырас гладкі.  
 І ляжыць пад кустом  
 Да гары крывым хвостом. (*Агурок*)

Ці то ў будні, ці то ў святы –  
 Носіць свой кажух багаты.  
 А яна ж яго не шыла  
 І за грошы не купіла. (*Авечка*)

### Гукавая размінка:

Скача зайка па сцяне,  
 Не даецца ў рукі мне.  
 Што прыдумаць, што зрабіць,  
 Як мне зайчыка злавіць.

Ала аднойчы алеяй ішла.  
 Алешыну ў парку дзяўчына знайшла.

- Што вязеш, аўтамашына?
- Усё, што ёсць у нас на «а».  
 Вось арэхі, апельсіны,  
 Абырксы і айва.

## 3. *Бб Бо Бм Бз Бе Бг Бу*

Бб Бо Бм Бз Бе Бг Бу

*Багдан Барысаў Беларусь*

*Бацькоў слухаць – гора не знаць.*

### Гукавая размінка:

Пракоп і Барыска елі барбарыскі.

Дабёр бабёр, бабраняты – на падбор.

Бег Барыска босы борам.

Бобік – след у след за Борам.

Бегла бегма Бэла. А навокал - бела.

*Беларусі ўсёй бязмежжа  
Гэта літара хавае:  
Бульба, бераг, Белавежа,  
Бор і вышка буравая.  
У чырвоных новых ботах  
Бусел тужыць на балотах.*

4. *ббб боб бмб беб бзб*

---

ббб боб бмб беб бзб

---



---

Без хлеба няма абеда.

---

**Загадкі:**

Праз горы, даліны,  
Праз тысячы сёл  
З далёкай краіны  
Вярнуўся пасол.  
Спаважны, чыноўны  
Ён стаў на страсе  
У ботах чырвоных,  
Каб бачылі ўсе. (*Бусел*)

Адна я ў лесе з белаю карой.  
Паю вас сокам веснавой парой. (*Бяроза*)

Дом па вуліцы бяжыць,  
Дом падэшвамі шуміць.  
Лічыць кожную хвілінку,  
Падбягае да прыпынку,  
Забірае жыхароў  
Ды бяжыць наперад зноў. (*Аўтобус*)

Круглы, малы, а за хвост не падымеш. (*Клубок*)

**Гукавая размінка:**

Б'е баран у барабан, барабанцык наш баран.

Белы бусел баіў байку беламу зайку.

Улавілі кобру, пасадзілі ў торбу.

Калі ў торбе кобра – гэта вельмі добра.

Сабачых не шкадуе слёз,

Скуголіць жалабна Барбос.



Шустранькі, маленькі,  
 Сам у шэрай світцы  
 Шукае канпелькі  
 Каб трохі пажывіцца. (*Верабей*)  
 Рук, ног не мае, а вароты адчыняе. (*Вецер*)

**Гукавая размінка:**

Вельмі хоча ведаць Вера,  
 Дзе там Марс, а дзе Венера.  
 Вырасце і – дайце веры –  
 Касманаўткай стане Вера.

Вол вязе вялікі воз.  
 А на возе вербалоз.  
 Вол упёрся, упала з возу  
 Восем вязак вербалозу.

7.

---

*Гэ Гл Гд Гш Гр Ге*

---

*Генадзь Гомель Гарынь*

---

*Гуляй, ды работу знай.*

---

**Гукавая размінка:**

Даў Грыша Груні грушу,  
 Груша Грышу – шакалад.

Галубыя галубы гулялі ў галубятні.

Заліхвацкі вадавоз  
 Воз вады па небе вёз.  
 Гэтак грукацеў вядром –  
 І мы ўсе казалі... (гром).

Белая стужка бяжыць ад парога  
 Без краю – канца. А завецца ... (дарога).

огі-огі-огі - глядзіце ўсе пад ногі  
 гі-гі-гі - смачныя пірагі  
 го-го-го - баішся ты чаго

8.

---

*ггг глг гог гвг гыг гег*

---

*Не гавары, што рабіў, а гавары, што зрабіў.*

---

Загадкі:

У бары пад хвойкай колкай  
 Вырас беленькі Рыгорка.  
 Маша з кошыкам ішла  
 І Рыгорку знайшла. (*Грыб*)  
 За ўсіх птушак ён чарней,  
 Чысціць поле ад чарвей. (*Грак*)

І дзень ішоў, і ноч ішоў,  
 А з месца нават не сышоў. (*Гадзіннік*)

Спіць у печы дужы звер,  
 Ты яму не дужа вер.  
 Прачынаецца суровы –  
 Пачынае есці дровы:  
 Круглякі і смалыкі –  
 Ненажэрны звер такі. (*Агонь*)

Хоць сама яна нямая –  
 З чалавекам размаўляе. (*Кніга*)

### **Гукавая размінка:**

Гэй, гадзіннічак, хадзі!  
 Гэй, гадзіннічак, будзі!

Руды Рыгор гроб грыбы граблямі.

Горкай, горкай, горачкай  
 Ішоў малы Ягорачка.  
 Пратаптаў Ягорачка  
 Сцежачку да горачкі.

Ганна прыгнала гусей на папас.  
 Гуска малая адстала якраз.  
 Голаў задраўшы гусак гагатаў.  
 - Дзе гэта гуска малая ? – пытаў.

Грыша грае на баяне,  
 Гукі плаўныя ляцяць.

Грызла з Грышам Груня грушы.

9.

---

*Дд Дм Да Дз Дж Ду Дв*

---

*Давыд Данія Дняпро*

---

*Дружба мацней каменных сцен.*

---

### **Гукавая размінка:**

Ды на гары дубочак,  
 Ды на гары зялёны,  
 Ды на тым дубочку,  
 Ды па чатыры лісточкі.  
 Дудар дудару дарма грае.

Данік домік з фанеры зрабіў.  
 Дошчачку – дах акуратна прыбіў.  
 Домік на дрэва падняў, дзе сукі...  
 Дык прылятайце, шпакі – дружбакі.

ду-ду-ду - закіну я вуду  
 дор-дор-дор - смачны памідор  
 ды-ды-ды - замерзлі правады

10.

---

ddd dod dvd dyd dld

---

*Усюды добра , а дома лепей.*

---

Загадкі:

І ў сто гадоў я малады.  
 Маё насенне – жалуды. (*Дуб*)

Яно для ўсіх нас – добры друг,  
 Хоць дзіваком здаецца,  
 Што адзяе вясной кажух,  
 А ў восень раздзяецца. (*Дрэва*)

Чатыры вушкі і два брушкі. (*Падушка*)

На баку – чырвоны крыж.  
 Ты калі, машына, спіш?  
 Добры доктар у дарозе,  
 Ён на хуткай ... (*дапамозе*)

**Гукавая размінка:**

Я маю сцены і вуглы,  
 Жыллём тваім з'яўляюся.  
 А калі **о** змяніць на **ы**  
 То ўгору я ўзнямаюся.  
 (Дом-дым)

да-да-да - на вуліцы вада  
 ды-ды-ды - пакусалі авады

ду-ду-ду - граю я ў дуду

11.

дзе дзя дзю дзь здз

На двух калясках адзін не паедзеш.

Загадкі:

Ля дарогі шарык белы,  
Вецер б'е, а шарык цэлы.  
А як дзьмухнуць хлапчукі –  
Пух ляціць ва ўсе бакі. (*Дзьмухавец*)

- Тук, тук, тук! –  
Ад сасны да сасны  
Рэха нясецца.  
Лечыць сасну  
Доктар лясны.  
Як ён завецца? (*Дзяцел*)

Адной ручкай усіх сустракае,  
Другой – дадому праводзіць. (*Дзверы*)

Працуе ноч і дзень,  
І дзень, і ноч не спіць.  
Ён стоячы ідзе,  
А ідучы – стаіць. (*Гадзіннік*)

Летам носіць ён кажух,  
Мае свой абход пчаліны,  
Аплятае мёд за двух  
І збірае ў рот маліны. (*Мядзведзь*)

**Лукавая размінка:**

Дзятлы дзюбамі дзяўблі дрэва.

Любіць Валодзя валаводы валаводзіць.

Сядзіць мядзведзь на калодзе,  
На скрыпачцы йграе.  
Дзіцяняты – медзведзяняты  
Струны напраўляюць.

дзі-дзі-дзі - на вуліцу ідзі  
дзе-дзе-дзе - лодка на вадзе



дзі-дзі-дзі - грыбочкі знайдзі  
дзе-дзе-дзе - вырас на градзе

12.

---

*джа джд джы джу ждж*

---

*ураджай джала*

---

*Не зважай на ўраджай, а жыта сей.*

---

Загадка:

Як ідзе – і шастом галавы не дастаць,  
А ўпадзе – з травы–муравы не відаць. (*Дождж*)

**Гукавая размінка:**

Ашчаджаўся, ашчаджаўся,  
Хлеб з’еў, а квас астаўся.

Дожджык з сонцам напалам  
Па лісці залапатаў.  
Пад ліпкаю падажду,  
Не пайду па дажджу.

джай-джай-джай - багаты ўраджай  
джу-джу-джу - па саду я хаджу  
джы-джы-джы - ідуць дажджы

13.

---

*Ее Ел Ед Еш ем ев ер*

---

*Еўдакія Емяльян Ельск*

---

*Смеламу пермога ідзе насустрач.*

---

Загадкі:

Шмат на ёй іголак,  
Але ўсе без вушак. (*Елка*)

Раздвоена бародка,  
Вяльможная паходка,  
Ідзе – як цар да трона,  
На галаве – карона. (*Певень*)

**Гукавая размінка:**

Шчыплюць траўку каля рэчкі  
У цёпрых кажухах авечкі.

За драты трымаецца,  
Часам – спатыкаецца,  
Ды падкруціць весялей вус,  
І быжыць далей тралейбус.

Елка ў ельніку жыла,  
Елка ў ельніку расла.  
Елку везлі нам на свята.  
Стала ёлачкай яна.

зе-зе-зе - еду на казе  
не-не-не - йграю на струне  
се-се-се - банцік на касе

14.

---

*Ёе Ёл Ёк Ёр мём вёв*

---

*спёка лёс мёд*

---

*Не той друг, хто мёдам мажа, а той, хто праўду ў вочы кажа.*

---

**Гукавая размінка:**

Добры госць есць, што ёсць.  
У благога свая чэсць:  
Што ёсць – не есць.

Вось вам загадка:  
У дрэве хатка,  
Арэшкаў горка,  
Гаспадыня... (вавёрка).

Ля пянёчка, у цянёчку –  
Зайцава капуста.

На спіне стары бабёр  
Цэлы пук лазы прыпёр.

15.

---

*Жж Жэ Жы Жв Жм Жр*

---

*Жыткавічы Жанна Жлобін*

---

*Жаданая праца, як сонца ўзыход.*

---

**Гукавая размінка:**

Занадта многа ножак у сараканожак.

Ляжыць вожык ля ёлкі,  
У вожыка іголка.

Жылі-былі мужыкі,

Бралі грыбы – рыжыкі.

Пайшоў каток на таржок,  
Купіў сабе піражок,  
Яшчэ табак і ражок.  
жа-жа-жа - злавілі вужа  
жу-жу-жу - на траве ляжу  
жы-жы-жы - па вадзе пльвуць маржы  
жо-жо-жо - мы выраслі ўжо

16.

---

жж жы эжэ ожо ужу ыжы

---



---

*Лёгка пасварыцца, цяжэй памірыцца.*

---

Загадкі:

У залаты клубочак схаваўся дубочак. (*Жолуд*)

Я прысела пад дубок,  
Там качаецца клубок.  
А які гэта клубок,  
Што кальнуў мяне ў бок. (*Вожык*)

З цёмнай хмары наўскасяк  
Скочыў на зямлю басяк.  
І пусціўся басанож.  
Вы яго пазналі? (*Дождж*)

Зімой даліны і сцяжынкі  
Пакрылі белыя ... (*сняжынкі*)

Пасля дожджыку ў чацвер  
З лужы вылез страшны звер:  
- Ква,ква,ква! – усіх спужаў бы,  
Калі б мы не зналі... (*жабы*).

**Гукавая размінка:**

Плача коця на кухні,  
Ад слёз вочкі папухлі.  
- Што з табою, мой каток,  
Забалеў мо жываток?  
- Мяў, - сказаў варкоцік, -  
Не баліць жывоцік.

Машыны жалі спелае жыта.

Цераз плот, цераз плот  
 Жук ляціць у гарод.  
 І гудзе, як самалёт.  
 Ну і жук! Ну і жук! Ж-ж-ж.

17.

---

 Зз Зо Зе Зг Зр Зи Зл
 

---

 Зіна Зэльва Захар
 

---

 З чужое бяды не смейся.
 

---

### **Гукавая размінка:**

Зубр зубілам выбіў зуб.

Звонка – звонка звініць званок,  
 Звініць , звініць, заліваецца.

Лезь, залезь, залезшы, злезь.

Паравозік, паравоз  
 Многа, многа грузу вёз.

Змей за хатай знічку з'еў –  
 Зуб у змея забалеў.  
 Змей лячыў яго заўзята:  
 Зелкі клаў сабе на пяты,  
 Лез у грязь, як парасё,  
 Але зуб баліць – і ўсё!

за-за-за - рагатая каза  
 зу-зу-зу - Вова на вазу

18.

---

 ззз зез зоз зез зрз зез злз
 

---

 Баязліўцу адзін пень за тры ваўкі здаецца.
 

---

Загадкі:

Летам шэранькі , зімой беленькі. (Заяц)

Не брэшэ, не кусае, а ў хату не пускае. (Замок)

Мае звонкі галасок, усіх склікае на ўрок. (Званок)

Што за астры, любя глянуць.  
 Толькі ўночы цвітуць,  
 А ўдзень – вянуць. (Зоркі)

Калі мы ядзім – яны працуюць.  
 Калі не ядзім – яны адпачываюць.  
 Не будзем іх чысціць – яны захварэюць. (*Зубы*)

Я заўседы ў роце, а не праглынеш. (*Язык*)

Уздоўж дарогі сталі ў рад  
 Сёстры, нібы на парад.  
 У спаднічках белых, вузкіх,  
 У зялёных пышных блузках. (*Бярозкі*)

### **Гукавая размінка:**

У нядзелю на базар  
 Гарбузы вязе Назар.

Звонкі лядок звонам звініць.  
 Мчыць Змітрачок , птушкай ляціць.  
 Ззяюць канькі, іскры – як жар,  
 Аж заружовіўся Зміцераў твар.

Дзяцел ноччу быў сардзіты,  
 Тэлеграмму пераблытаў.  
 І пайшла па лесе байка:  
 “З’еў лісіцу шэры зайка”.

Як шэры воўк, завыла глуха  
 У полі злая завіруха.

зы-зы-зы - схаваўся ад казы  
 зі-зі-зі - у саначках вазі  
 зе-зе-зе - дай вады казе

19.

---

*Іі Іл Іў Іш Ів Іе*

---

*Іван Ірына Іпуць Іўе*

---

*І службу службы, і сябру дапамажы.*

---

### **Гукавая размінка:**

З ціхіх далячыняў  
 Выплыў ранак сіні,  
 Ліпу і ялінку  
 Апрунуў у іней.

Іх сарваць хацелі –  
 Кветкі ўзляцелі.  
 Гэта былі матылі.

- Коцік, коцік, дзе ж ты быў?
- Я ўсю ноч мышэй лавіў.

абкі-абкі-абкі - прыскакалі жабкі  
сі-сі-сі - вады прынясі  
дзі- дзі- дзі - па траве не хадзі

20.

---

*іі іеі іві ігі іўі*


---



---

*Рана загоіцца, а злое слова – ніколі.*


---

Загадкі:

Што гэта за свінка:  
Невялічкі рост,  
Жалезная спінка,  
Канопляны хвост. (*Іголка і нітка*)

Круглы, як сонца, шыпіць пад ім донца. (*Блінчык*)

Не мора, а хвалюецца. (*Ніва*)

Хто не гаворачы вучыць. (*Кніга*)

**Гукавая размінка:**

Коцік-варкоцік лёг на живоцік,  
Лапкі пад вушка – гэта падушка.

Снегіры, сінічкі,  
Сыплю вам пшанічкі.

Сядзяць без ежы ў сцюжу птушкі,  
Сябры, зрабіце ім кармушкі.

іца-іца-іца - празрыстая крыніца  
іу-іу-іу - дрэва пасадзіў  
ір-ір-ір - прыехаў брыгадзір

21.

---

*ій йві йуі йзі йлі*


---



---

*Салаўя байкамі не кормяць.*


---

Загадкі:

Хвіліны вольнае не мае,  
Бо спяшаецца заўжды,  
І ўчэпіста трымае

Ён рукамі правады. (*Тралейбус*)

Подем- ніваю паўзе.  
Аж зямля пад ім гудзе.  
А навокал стук і грук –  
Мне, малоціць за сто рук. (*Камбайн*)

**Гукавая размінка:**

Скача зайка па сцяне,  
Не даецца ў рукі мне.  
Што прыдумаць, што зрабіць?  
Як мне зайчыка злавіць?

Сядзіць сыч на капе,  
А сава на другой.  
Гой-гой-гой! – на другой.  
Гой-гой-гой! – на другой.

Соня, Соня, Сонейка!  
Зашумела голлейка.

ай-ай-ай - коніка трымай  
ой-ой-ой - аб'еўся каўбасой  
уй-уй-уй - добра папрацуй  
ай-ай-ай - любі свой родны край

22.

---

*Кк Ко Ку Кв Ке Кч Кж Км*

---

*Кузьма Камянец Каспля (рака)*

---

*Кожны праўду знае, ды не кожны яе любіць.*

---

**Гукавая размінка:**

Як Якімка, так і Хімка,  
А як Хімка, так і Якімка.

З'еў баранчык мой абараначак,  
Вавёрка – цукерку,  
Кошка – кашку,  
А качанятка – аstatкі.

Кую-кую ножку,  
Паеду ў дарожку,  
Дарожка крывая,  
Кабылка сляпая.

Белабока – сарока  
Прыляцела здалёка.  
Села яна на таку,  
У яе хвосцік на баку.

Я ліса, лісіца, ліска,  
 Вельмі зайчыкаў люблю.  
 Падбяруся блізка-блізка  
 І за хвосцік учаплю.

23.

---

ккк клк кек кѳк кук

---

*Як гукнеш , так і адгукнецца.*

---

Загадкі:

Па хаце ходзіць, хвастом водзіць. (*Кот*)

Пасярод двара стаіць гара,  
 Спераду вілы, а ззаду мятла. (*Карова*)

Ля ракі жыве званар,  
 Ён балотны гаспадар.  
 Даўганосы, даўганогі ,  
 Голас тонкі, а сам строгі. (*Камар*)

Царэўна ў няволі,  
 У цёмнай каморы,  
 А косы на сонцы,  
 На вольным прасторы. (*Морква*)

Гляну на яго – сябе ўбачу. (*Лютэрка*)

**Гукавая размінка:**

Кавалі зброю кавалі,  
 Каб іх каралі каралі.

- Крум-крум, крум-крум! –  
 Паляцеў крумкач на рум.

Пэўна, вы вясною чулі,  
 Як на дрэве, на суку  
 Кліча на ўвесь лес зязюля:  
 - Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!

Курка – квахтуха вадзіла дзяцей  
 Каля пляцей: квох-квох!  
 Дзеці зярнят з'елі зашмат: квох-квох!  
 Жоўценькі пеўнік зляжа , напэўна:  
 Квох-квох!  
 Грэлку на брушка



Нясе квахтушка: ох-квох!

кі-кі-кі - шумяць каласкі  
 ка-ка-ка - убачыў грыбніка  
 ку-ку-ку - падаў на рушніку  
 ак-ак-ак - да нас прыйшоў мастак

24.

---

*Лл Ла Лв Ле Лг Лф*

---

*Лявон Ліда Лукомскае (возера)*

---

*Ласкавае слова лепш за дубіну.*

---

**Гукавая размінка:**

Люлі, люлі, люлі  
 Палез кот на дулі.  
 Адмарозіў лапку,  
 Пайшоў грэцца ў хатку.

Ліска лашчыць лісяня,  
 А ласіха – ласяня.  
 Леў ласкава лапаю  
 Ільвяня паляпвае.

ла-ла-ла -на кветцы пчала  
 лы-лы-лы - не баюсь пчалы  
 ло-ло-ло - на вуліцы святло  
 лу-лу-лу - цацкі ў вуглу  
 лю-лю-лю – я маму люблю

25.

---

*ллл лал лул лел лшл*

---

*Золата і ў балоце свеціцца.*

---

Загадкі:

Рыжая дзяўчынка  
 Залезла ноччу ў двор –  
 Курэй пералічыла  
 І ўсіх панесла ў бор. (*Ліса*)

Што за дзіўнае стварэнне:  
 Вырастае без карэння,  
 І зусім яна без цвету,  
 А патрэбна ўсяму свету.  
 Хоць родзіцца на вадзе,  
 А ў ваду кінь – прападзе. (*Соль*)

Задраўшы насок , бягуць у лясок. (*Лыжы*)

Маленькі, сухенькі, але ўсіх адзяе. (Лён)

Яна зусім не мышка,  
 Хоць і на М завецца.  
 Сама імчыць у норку,  
 А хвост у неба рвецца. (Маланка)  
 Хатку татка ў дом прывёз,  
 У той хатцы Дзед Мароз.  
 Ён там спіць і ў сне буркоча,  
 Паказацца мне не хоча. (Халадзільнік)

### **Гукавая размінка:**

Лянок не любіць ляют.  
 Ляют не любіць лянок.

Рыс Ларыса пасаліла,  
 Пасаліла рыс Ларыса.

Лена шукала булаўку,  
 А булаўка ўпала пад лаўку.

У Ларысы і Валеры на ліпе арэлі.

лі-лі-лі – кашу пасалі  
 ле-ле-ле – посуд на сталі  
 ол-ол-ол – сядаем за стол  
 оль-оль-оль – мы купілі соль  
 ель-ель-ель – дзеці п’юць кісель

26.

---

*Мм Ма Мв Ме Мг Мз*

---

*Мальвіна Магілеў Мухавец*

---

*Малая пчала, ды і тая працуе.*

---

### **Гукавая размінка:**

Мама Мілу мылам мыла.  
 Мама Міле гаварыла:  
 - Ты не злуй, дачушка Міла!  
 - Не злую, - сказала Міла, -  
 - Я выплакваю з воч мыла!

Мама! Матуля!  
 Чароўнае слова.  
 Песняй ласкавай гучыць на ўсіх мовах.  
 Мама імя самае лепшае,  
 Мама і слова – найдаражэйшае.

мы-мы-мы – плаваюць самы  
 ом-ом-ом - я стану мараком  
 ым-ым-ым – дапамагай старым  
 му-му-му - запасы на зіму

27.

---

МММ мом мем мвм мшм

---

*Хто многа абяцае – рэдка слова трымае.*

---

Загадкі:

З высокай дарогі глядзіць бычок кругларогі. (*Месяц*)

Упадзе – падскоча,  
 Ударыш – не плача. (*Мяч*)

Скручана, змучана, па хаце скача. (*Мятла*)

Жалезны кулак, драўляная рука –  
 Не любіць цвіка. (*Малаток*)

Дзень спякотны. Гэта ж – лета!  
 Ля латка дзве чэргі дзетак.  
 - Пакаштуем, - кажуць, - мы  
 Па кавалачку зімы. (*Марожанае*)

**Гукавая размінка:**

Мама Мілу мыла мылам,  
 Міла мыла не любіла.

- Ці маліну мылі вы?
- Мылі, ды не мылілі.

Прыляталі птушкі ўзімку да кармушкі,  
 Бо зімой не знойдуць ні жучка, ні мушкі.

ом-ом-ом – снег ляжыць кругом  
 мель-мель-мель – гудзе над кветкай чмель  
 ом-ом-ом – сам пастроіў дом  
 ам-ам-ам – усюды шум і гам

28.

---

Нн На Ну Нш Нв Нм

---

*Надзея Нарач Нясвіж*

---

*Не саромейся пытаць: больш спытаеш – больш пазнаеш.*

---

**Гукавая размінка:**

Звала па маліну Марына Галіну,  
Галіна Марыну звала па каліну.

У нядзелю на базар  
Гарбузы вязе Назар.

Самае чыстае – гэта крыніца,  
Самае строгае – гэта граніца.  
Самае смачнае – хлеб наш жытнёвы,  
Самае моцнае – чэснае слова.

онь-онь-онь – на лугу пасецца конь  
ень-ень-ень – вась і новы дзень  
ын-ын-ын – ужо вырас сын  
ну-ну-ну – пасадзілі мы сасну

29.

---

*ннн нан ншн нун нвн нен*

---



---

*Шануй людзей, то і цябе пашануюць.*

---

Загадкі:

Шэрае сукно лезе ў акно. (*Ноч*)

Усіх возіць, а сам пехатою ходзіць. (*Конь*)

Маленькая дзетачка поўная кісяціны. (*Лімон*)

Усіх буджу, хоць без гадзінніка хаджу. (*Певень*)

У лужку – лужочку выраслі сястрычкі:  
Залатое вочка, белыя раснічкі. (*Рамонкі*)

**Гукавая размінка:**

Мчацца хаткі , як адна,  
Па дарозе гулка.  
Назваецца яна  
Дзіцячай чыгункай.

- Калі ласка, сандалеты,  
Сандалеты нам на лета.

- Сандалетаў няма.  
Не сезон, цяпер зіма.

лён-лён-лён – каля дому клён  
ан-ан-ан – з’еў жалуды кабан  
ны-ны-ны – у цырку ёсць сланы  
он-он-он- Матвею сніцца сон

30.

---

*Оо Обо Оео Омо Оло Очо*

---

*Орша Обаль(рака)*

---

*Прыгожы той, хто сочыць за сабой.*

---

Загадкі:

Хто зялёнымі вачамі  
Грозна бліскае начамі?  
Мае пухленькія лапкі,  
Мае кіпцікі – царапкі?  
Спінку пругка выгінае,  
Страх на мышак наганяе. (*Кот*)

Чатыры браты адзін капялюш надзелі. (*Стол*)

Сам не бачыць, а дарогу паказвае. (*Компас*)

Ён ляжыць альбо вісіць...  
А пачне ледзь галасіць –  
Дзеткі носяцца штораз  
Ці то з класа, ці то ў клас. (*Званок*)

**Гукавая размінка:**

Сонейка, сонейка, асвяці сасоннікі.

Падрыў крот крывы плот,  
Рые норку ў агарод.

Паравозік, паравоз  
Многа-многа грузу вёз.

Окае, окае, кола крутабокае.

от-от-от- вылез з норкі крот  
ок-ок-ок – смачны піражок  
ом-ом-ом – спіць старэнькі сом  
но-но-но- мы паехалі ў кіно

31.

---

Пп Па Пе Пэ Пф Пв

Пракоп Пінск Прыпяць

Праца робіць чалавека разумным.

---

**Гукавая размінка:**

Наша вострая піла не піла, а плача.  
 Не піла, не ела, ні разу не прысела.  
 Папілавала дровы – будзьце здаровы!  
 Пі ты на здароўе,  
 Пеця, дружа мой,  
 А мне прычасацца  
 Дай грабеньчык свой.

уп-уп-уп – мы наелісь круп  
 оп-оп-оп – казу пас Пракоп  
 пі-пі-пі - ноччу Маша спі  
 піў-піў-піў - у рукі мяч схапіў

32.

---

ппп поп плп пбп пеп пшп пгп

---

І птушцы адной нудна.

---

Загадкі:

Яго ніколі не абмінеш,  
 Калі ў хату заходзіш,  
 Ці з хаты выходзіш. (Парог)

Раздвоена бародка,  
 Вяльможная паходка,  
 Ідзе, як цар да трона,  
 На галаве карона. (Певень)

Туды – рог, сюды – рог,  
 Пасярод – нібы пірог,  
 А сама напхана пухам  
 І ў мяне ляжыць пад вухам. (Падушка)

Зубы вострыя мае, дробна жуе, а не глытае. (Піла)

На кветках мы летам яе прыкмячаем.  
 Хто гэта – успомніце лепей за чаем. (Пчала)

Узбагачаюся я летам  
 Не пышным – ледзь прыкметным цветам.  
 Але, як толькі зацвіту,

Дык пчолы чуюць за вярсту. (Ліпа)

**Гукавая размінка:**

Спрытна кроп палоў Пракоп,  
Лёг пад кропам і захроп.

Пільшчыкі – пілавальшчыкі пілавалі піламі.

На прагулку ў парк прыйшлі Патап і Карп.

На плоце лапача певень.

Пёк Пракоп – хлебпёк  
Пятру пернік і пірог.  
Прытупіў пілу Піліп – пілаваў паленне з ліп.

33.

---

*Rp Ry Ra Rв Rм Re Rг*

---

*Рыма Рэчыца Рыжуха*

---

*Розум – не сякера, не пазычыш.*

---

**Гукавая размінка:**

Рыбак Рыгор рыбачыў на рацэ.

Прыручыць сароку – адна марока,  
А сорок сорок – сорок марок.

Рак поўз праз барак,  
Сустракае рака грак:  
- Здароў, рак, дай руку,  
У раку завалаку.

ра-ра-ра – пад сасной нара  
ро-ро-ро- у Мінску ёсць метро  
ру-ру-ру – заяц грыз кару  
ры-ры-ры – гудзелі камары

34.

---

*rrr rar rлr rer rер*

---

*Праўда даражэй за грошы.*

---

Загадкі:

Ва ўсіх дзетак адзенне з манетак. (Рыба)

Зімой хаваюся,

Вясной з'яўляюся,  
Летам весялюся,  
Восенню спаць кладуся. (*Рака*)

Раніцу кожную лашчыць, сушыць шыю, рукі, твар і вушы. (*Ручнік*)

Касцёр пад дрэўцам не гарыць,  
Кацёл не грэўся , а кіпіць.  
Кіпіць, кіпіць, не выкіпае,  
Кранеш рукою – апякае. (*Мурашнік*)  
Кругом вада, а з піццём бяда. (*Мора*)

Новы посуд, але ўвесь у дзірках. (*Рэшата*)

### **Гукавая размінка:**

Тры вароны на варотах.

У двары горка, пад горкай норка.

На двары без пары таўкуць мак камары.

Рагатун Рыгорка родам  
З Рагачова горада.  
Як захоча, зарагоча  
Рагатлівым рогатам.

На рэчцы Лука спаймаў рака ў рукаў.

ыр-ыр-ыр – з'елі ўвесь сыр  
ір-ір-ір – выпілі кефір  
ор-ор-ор – чырвоны памідор  
ур-ур-ур – прыгожы абазур

35.

---

*Сс Св Сд См Се Сч Сз*

---

*Сямён Сож Салігорск*

---

*Стары друг лепш за новых двух.*

---

### **Гукавая размінка:**

У асы не вусы , а вусікі.

Касі каса пакуль раса.

У маленькай Сані сані едуць самі.

Спіць спакойна стары сом,  
Бачыць ён салодкі сон.



са-са-са – вось бяжыць ліса  
 су-су-су- убачылі лісу  
 сы-сы-сы – не баюсь асы  
 сі-сі-сі – пывуць карасі.

36.

---

ссс сос сес сшс свс сгс

---

*Сады садзі і ў маладосці, і ў старасці.*

---

Загадкі:

Глянеш – заплачаш, а ўсе яму рады. (*Сонца*)

Белы, ды не цукар, ног няма, а ідзе. (*Снег*)

Гудзе, як пчала,  
 Ляціць, як страла,  
 Крыламі не махае,  
 Хто адгадае? (*Самалёт*)

Я засяваю дол ігліцай,  
 Спрадвеку слаўлюся жывіцай. (*Сасна*)

Белая, як снег,  
 Цэлы дзень у рэчцы купаецца,  
 А на бераг выйдзе сухая. (*Гусь*)

Латка на латцы, не сшыта іголкаю. (*Капуста*)

Што за гаспадынька  
 Ходзіць каля гаю,  
 Залатую футру  
 Па зямлі цягае. (*Ліса*)

**Гукавая размінка:**

Пайшоў Сема лавіць сома.  
 Соня спіць спакойна дома.  
 Соні – сон, Семе – сом.

Схаваўшыся за самавар,  
 З саваю сыч засумаваў.

Сінявокія званочкі раскрываюць свае вочкі.

Сцюжа скокі пачала  
 Паскакала да сяла.

ас-ас-ас – пойдзем усе да нас  
 ос-ос-ос – на палубе матрос

узь-узь-узь – з вады выйшла гусь  
ысь-ысь-ысь – у засадзе рысь

37.

---

*Тт Та Тв Тр Те Тл*

---

*Таццяна Тураў Тарас*

---

*Трэба нахіліцца, каб з ручая напіцца.*

---

**Гукавая размінка:**

Па цвічку тук – ток  
Б’е жалезны малаток.

- Тах, тах, тах,  
Ту-ту-ту! –  
Вітаюцца на ляту  
Паравозныя гудкі.  
Пытаюцца цягнікі:  
- Хто хутчэй, хто хутчэй  
Давязе дамоў дзяцей?

ту-ту-ту – малака я дам кату  
ты-ты-ты – на канапе два каты  
та-та-та – у норцы бачу я крата  
тэ-тэ-тэ – я займаюсь каратэ

38.

---

*ттт тат твт тут ткт*

---

*Не хваліся пачаткам, а хваліся канчаткам.*

---

Загадкі:

Конь сталёвы аўса не просіць,  
А арэ і косіць. (*Трактар*)

Ну і пабудову збіў дрывасек:  
Чатыры слупы, ніводнай сцяны,  
А на даху сядзіць чалавек. (*Табурэтка*)

Яны чорныя, крывыя,  
З нараджэння ўсё нямыя.  
А калі пастануць поруч,  
Як жывыя, загавораць. (*Літары*)

У нядзелю ўсім садком  
Мы хадзілі ў гэты дом.  
Там, у сонечных святліцах,

Дрэмлиюць кніжкі на паліцах.  
Кнігалюб, казалі мне,  
Гэты дом не абміне. (*Бібліятэка*)

**Гукавая размінка:**

Тарасок, Тарас, Тараска.  
Бульбу абірай, будзь ласкаў.  
- Трошкі трэба пагуляць,  
Потым буду абіраць.  
А чаму й не пахваліцца!  
Кожны цвік яго баіцца.  
Тук ды тук,  
Ток – ток, ток-ток, -  
Стукнуў, грукнуў малаток.

Тчэ ткач тканіну  
На хустачку Яніне.

ат-ат-ат – хутка едзе самакат  
от-от-от – плыве па моры кашалот  
ост-ост-ост – які прыгожы мост  
лот-лот-лот – каля хаты плот

39.

---

Уу Уа Ук Ул Ус Ут

---

Усціння Узда Убарць(рака)

---

Умеў памыліцца , умеў і паправіцца.

---

**Гукавая размінка:**

Крум-крум, крум-крум! –  
Паляцеў крумкач на рум.

Зязюля на суку: ку-ку, ку-ку, ку-ку!

Шух-шух, шух-шух...  
Як зімой сняжынкi,  
З-пад пілы ў два канцы  
Сыплюцца крупінкі.

зу-зу-зу – прывядзі дамоў казу  
ву-ву-ву – дзеці ўбачылі саву  
джу-джу-джу – рады ўсе дажджу  
ру-ру-ру – Барыс лезе на гару

40.

---

*уўу угу улу уву уху*

---



---

*І чужому навучайся, ды свайго не цурайся.*

---

Загадкі:

І зімой, і летам – белая, як снег.  
 І зімой, і летам – як надзьмуты мех.  
 Ходзіць на лапатках, бегае нягегка,  
 Рогам есць і п'е.  
 А гергеча гэтак, што нікому нельга  
 Зразумець яе. (*Гусь*)  
 У чырвоных ботах па балоце ходзіць,  
 Жабак спрытна ловіць. (*Бусел*)

Ходзіць па дварах.  
 На нагах кіпцюры.  
 Белае каменне нясе. (*Курыца*)

Запытаю ў сыночка альбо ў дачушкі:  
 - У якога бугарочка аж чатыры вушкі? (*Падушка*)

**Гукавая размінка:**

А чу-чу, чу-чу, чу-чу,  
 Я гарох малачу  
 На чужым тачку,  
 На прыгорачку.

Парсючок салодка спаў: рух-рух-рух.  
 Ён прагнуўся і сказаў: рух-рух-рух.  
 Мне не трэба на зарадку: рух-рух-рух.  
 Лепш пайду парыю градку: рух-рух-рух.  
 Мыцца не цярплю я дужа: рух-рух-рух.  
 Лепш паплёхаюся ў лужы: рух-рух-рух.  
 Няхай дзеці пазайздросцяць: рух-рух-рух.  
 Запрашаю ўсіх у госці: рух-рух-рух.

41.

---

*аўа еўе іўі ыўы уўу*

---



---

*Хто ўчора схлусіў, таму заўтра не павераць.*

---

Загадкі:

Поўная бочачка чорных круп,  
 Замест затычкі на версе струп. (*Макаўка*)

Галава ў вадзе, а хвост на сушы. (*Коўш*)

Дом без вокан, без дзвярэй –  
Поўна ў доме тым людзей.  
Там ляжаць браты радочкам.  
На іх розныя сарочки. (Алоўкі)

У тралейбуса, трамвая  
Ёсць і трэці брат. Хто знае?  
Ён людзей таксама возіць,  
На прыпынку затармозіць.  
І глядзіш – няма натоўпу.  
Здагадаліся? ... (Аўтобус)

Зай па лесе скок ды скок,  
Косіць вокам з боку ў бок.  
У дупле вавёрка – шчоўк!  
а яму здаецца - ... (Воўк)

### **Гукавая размінка:**

Мухалоў і мухалоўка  
Ловіць мух і мошак лоўка.

Сёння досвітам Аўсей  
Злавіў аўсянку ў аўсе.  
Быў авёс расяны зранку –  
У расе ўся аўсянка.

Залацістая галоўка  
Выціскае слёзы лоўка.  
Хто галоўку пакаштуе,  
Той слязы не пашкадуе.  
Слезкі выцерла бабуля  
І сказала : - То ж цыбуля.

аў-аў-аў – ліст напісаў  
оў-оў-оў – прыйшоў дамоў  
іў-іў-іў – кошку пакарміў  
еў-еў-еў – Вова кашу з'еў

42.

---

*Фф Фа Фм Фр Фс Фе*

---

*Фама Фёкла Фёдараўна*

---

*Фядора стара, ды Фядоту міла.*

---

### **Гукавая размінка:**

Казаў сябрам Фадзей, Фадзейка:  
- Фактычна, хлопцы, я ўсе ўмейка.

Фарсун фарсіў у фіялетавым фраку і фетравым капелюшы.

Федзя кусцік пасадзіў, а паліць яго забыў.

арф-арф-арф – у мяне прыгожы шарф  
фор-фор-фор – падарылі мне фарфор  
фет-фет-фет – на перапынку я ў буфет

43.

---

*ффф фаф феф фуф флф*

---

*З незабітага ліса футра не шыюць.*

---

Загадка:

Жыве ў лесе, ухае, як разбойнік,  
Людзі яго баяцца, а ён людзей. (*Філін*)

Яго відаць здалёку  
На шумнай маставой,  
Маргае цуда-вока:  
- Ідзі! Чакай! Пастой!  
І пешаходы, і шафёры  
Гавораць дзякуй... (*светлафору*)

Дарогі ёсць – ехаць нельга,  
Зямля ёсць – араць нельга,  
Лугі еёць – касіць нельга,  
У рэках і акіянах вады няма. (*Геаграфічная карта*)

**Гукавая размінка:**

Сказала цеця: - Фі, футбол!  
Сказала мама: - Фу, футбол!  
Сястра сказала: - Ну, футбол!  
А я адказ даў: - Во, футбол!

Фокуснік Фазан ператварыў фікус у фіялку.

Хто вышэй за нашу шафу  
Намалюе вам жырафу.

Футбалісты ў атэлі фрыкадэлькі з флягаў елі.

44.

---

*Хх Ха Хм Хе Хг Хв Хс*

---

*Харытон Хойнікі Хмарка*

---

*Хто многа абяцае, рэдка слова трымае.*

---

**Гукавая размінка:**

Назбірала арэхаў пяць мяхоў і паўмеха.

Хрысціна, Хрысцінка  
Хаўронню любіла.  
Харошых Хаўроніных  
Дзетак карміла.

Хістае дзюбай і хвастом  
Гадзіннік ходзіць пад акном.

Пэўна добра чарапахам  
Пад сваім надзейным дахам.  
уха-уха-уха – наляцела завіруха  
ях-ях-ях – бярозавы шлях  
ах-ах-ах – растуць на берагах

45.

---

xxx хах хмх хвх хех

---

*Не рабі ліхога і не бойся нікога.*

---

Загадкі:

У ціхае надвор'е няма нас нідзе.  
Як вецер падзьме, бяжым па вадзе. (*Хвалі*)

Бягуць жарабкі буланья,  
Усе павады парванья,  
Ні сесці на іх, не ўпрэгчы,  
Ні з пугай услед пабегчы. (*Хмары*)

Хто, як Васька – кот, мурлыча  
І мароз у хату кліча?  
І мароза доўгі шлях –  
Па электраправадах.  
Ён карысны нам заўседы:  
І вясной, і ў непагоду. (*Халадзільнік*)

Што за птушка хатняя  
Гэткая нахабная:  
Нават не баіцца  
Вам на нос садзіцца. (*Муха*)

Смачная кашка, а дастаць цяжка.  
Не разаб'еш гаршка, не з'ясі камячка. (*Арэх*)

**Гукавая размінка:**

Пайшла каза ў рахі,

Нашчыпала тры мяхі,  
А чацвёрты – шалухі.

Хвошча, хвошча дождж.  
Воўк схаваўся ў хвошч.  
Хвост пад хвашчом,  
А сам пад дажджом.

Захварэў чалавек, хварэў, хварэў, перахварэў,  
Ды нарэшце хваробу вылечыў.

У мухі няма вуха, няма вуха ў мухі.  
Хукала хмара на хохлікаў двор,  
Хохлік схаваўся пад мухамор.  
Пад мухаморам у хохліка ложак,  
Там яго хмара спалохаць не можа.

46.

---

*Цц Ца Цу Це Цм Цг Цш*

---

*Цімафееўна Цярэнцій Цётка*

---

*Ціхая вада грэблі рве.*

---

### **Гукавая размінка:**

Кураняты і курыца п'юць гай на вуліцы.

Ішоў бай па сцяне,  
Нёс сямёра лапцей,  
І сабе, і жане,  
І дзіцёнку па лапцёнку.  
Баіць, ці не?

Цягнік, працаўнік  
Стаяць не прывык...  
Удалеч бяжыць,  
Шыпіць, гудзіць...

Адуванчык, дзьмухавец,  
Кучаравы маладзец,  
Стаў ён пры дарожцы  
На даўжэзнай ножцы.

цы-цы-цы – мы малайцы  
цу-цу-цу - я пасу аўцу  
цэ-цэ-цэ – аловак у руцэ

47.



---

ццц ццц цоц цец цви

---

Не біце дубцамі, навучайце слаўцамі.

---

Загадкі:

Сам увесь у сярэдзіне,  
А галава зверху. (Цвік)

Бяжыць без сцежкі, без дарожкі,  
Толькі бліскаюць рожкі. (Месяц)

Ідзеш – наперадзе ляжыць,  
Азірнешся – дадому бяжыць. (Цень)

Завітала ў хату пані  
У чырвоным сарафана,  
Як пачалі распранаць –  
Сталі плакаць, праклінаць. (Цыбуля)

Маленькая паненачка  
Схавалася ў цянок:  
Чырвоная сукеначка,  
А беленькі пянёк. (Суніца)

**Гукавая размінка:**

- Цецярук, цецярук, дзе ж твая цяцера?
- Мая цяцера цецераняткам цеста месіць.

Зябнуць ранкам коцікі.  
Аж дрыжаць живоцікі.  
- Коцікі, коцікі, абувайце боцікі.

Цэбар ставілі ў цяпло -  
Цеста ў цэбры ўсе расло.  
Цераз бераг, цераз край  
Уцякло ўсё ў каравай.

Ціха, ціха, цішэй мышкі,  
Не чуваць, як ходзіць Цішка.

ец-ец-ец – добры плывец  
аць-аць-аць – трэба памаўчаць  
іць-іць-іць – хутчэй ідзі званіць

---

Ча Чч Чу Чы Чм Чр

---

Чачэрск Чашнікі Чарнушка

---

Чаго сабе не хочаш, таго і другому не зыч.

---

### **Гукавая размінка:**

Чэсь калоду чэша,  
Чэся цеста месіць.

Чай цурком цячэ з-пад крана.

Пчолка з чмелем у чоўніку плылі.

А чу-чу, чу-чу, чу-чу,  
Я гарох малачу.  
На чужым тачку,  
На прыгорачку.

Пасу, пасу авечачкі  
Каля быстрай рэчачкі.

Чук-чук-чук,  
Налавіў дзед шчук.

Тачу, тачу, абточваю,  
Начыста заточваю,  
Канцы з канцамі сточваю.

ча-ча-ча – злавілі ляшча  
чо-чо-чо – возьмем за плячо  
чу-чу-чу- да месяца лячу

49.

---

ччч чач чуч чмч чвч чрч

---

Кожны чалавек свайго шчасця каваль.

---

Загадкі:

Еду, еду, - ні дарогі , ні следу. (Човен)

Па пяску ледзь-ледзь паўзе,  
А не зловіш у вадзе.  
Ні рыбіна, ні птаха,  
А проста...(чарапаха).

Праз дарогу жывуць,  
Адзін другога не бачаць. (Вочы)

Б'юць яго рукамі,  
 Б'юць яго нагамі,  
 Ён не скардзіцца, не плача,  
 Моўчкі летае і скача. (Мяч)

**Гукавая размінка:**

У чаплі чапляня, у зайкі зайчаня.

Скача чапля па балоце,  
 Чачотка ў чароце,  
 А чубаты чарот  
 Топча, топча агарод.  
 Я чачота падпільную,  
 Чапялюю пачастую.  
 Ад удару шчупака  
 Скалыхнулася рака,  
 Затрашчаў зімовы лёд,  
 І пачаўся ледаход.

Рэчка, сажалка, рака  
 Добра знаюць шчупака.  
 Ён плыве за ўсіх шпарчэй,  
 Рыбкам гора: не уцячэш.

Пад лісткі хаваюцца,  
 Сонейку ўсміхаюцца.  
 Нібы тыя чараўніцы –  
 Чарнабокія чарніцы.

чы-чы-чы – сядзі на пячы  
 ач-ач-ач – ніколі не плач  
 оч-оч-оч – цёмная ноч

50.

---

*Шш Ша Шу Шы Шм Шэ*

---

*Шуміліна Шчучын Шчара*

---

*Шануй людзей, то і цябе пашануюць.*

---

**Гукавая размінка:**

Шылам Мушка шыла вушка.

Шэсць мышанят у шалашы шамацяць.

Сашы далі кашы, а Машы - сыраквашы.

Пайшоў шпак на шашу,  
 Знайшоў шапку малышу.  
 Пайшоў шпак на шпацыроўку,

Знайшоў хустку – кашміроўку.

Шапкі, шалікі, шарпэткі  
Апранулі нашы дзеткі.

ша-ша-ша – мыю малыша  
шу-шу-шу – ваду нашу  
шы-шы-шы – малога калышы

51.

---

*шшш шыш шэш шлш швш*

---

*Да якіх прыстанеш, такі сам станеш.*

---

Загадкі:

У двары вялікі дом,  
Нібы вулей, гулкі днём,  
Гул той вечарам змаўкае,  
Раніцою ажывае.  
Хто наведзе той дом,  
Набывае веды ён. (*Школа*)

Адгадаць павінны,  
Што гэта за свінка:  
На спіне – драўнінка,  
На жываце – шчацінка. (*Шчотка*)

Надзьмуўся пuzан  
Велічынёю са збан,  
А лёгкі, як пух.  
Што гэта за зух? (*Шар*)

Ля сцяны стаіць Чарнушка,  
Па ей бегае Бялушка,  
За Бялушкаю Макрушка.  
Шмаргане туды-сюды –  
Змые белыя сляды. (*Дошка*)

**Лукавая размінка:**

Паляцелі птушачкі, птушачкі-пяюшачкі.

- Шпок – шпак, шпок-шпак! –  
Шпакляваў шпакоўню шпак.  
- Шпок – шпак, шпок-шпак! –  
Шпакляваў, пакуль не змок.  
Штохвіліны на шашы  
Шумна, як на кірмашы.

Шоргат, шорах, шум птушыны,  
 За машынаю машына.  
 Нешта шэпча шына шыне...  
 Шэпча шустрая шаша:  
 - Не спяшайцеся, ша-ша!

аш-аш-аш – у лесе ёсць шалаш  
 уш-уш-уш – купілі груш  
 ыш-ыш-ыш – кот злавіў мыш

52.

---

*ЫЫЫ ыры ылы ыгы ышы*

---

*У крывым воку ўсё крывое.*

---

Загадкі:

Пад лаўкаю шарыць,  
 Збірае крошкі, баіцца кошкі. (*Мышка*)

Не клубок і не гарлачык,  
 Хоць і кругленькі наш ...(*мячык*).

Сам цыбаты, нібы жораў,  
 Падымае грузы ў гору,  
 Хоць адну руку ён мае –  
 Будаваць нам памагае. (*Пад'ёмны кран*)

Дзік спалохана скуголіць,  
 Паглядае ўвысь:  
 Там стаілася між голля  
 У засадзе... (*рысь*).

**Гукавая размінка:**

Прынясіце ліст паперы,  
 Што шырэй за нашы дзверы.

Даручылі шэрай мышцы  
 Несці кошцы кашу ў лыжцы.  
 Што данесла кашу мышка,  
 Можа вам пацвердзіць лыжка.

Гаварылі малыя лісічкі:  
 - Мы між сабою сястрычкі.

- Ых-пых, ых-пых.  
 Наш цягнік прыцішыў дых.  
 Супыніўся ля ляшчыны

На кароткі адпачынак.

джы-джы-джы – кончылісь дажджы  
жы-жы-жы – прыляцяць стрыжы  
сы-сы-сы- шумяць каласы

53.

---

*Ээ Элэ Эжэ Эмэ Эрэ*

---

*Эдуард*

---

*Рыбка ў рацэ, ды не ў руцэ.*

---

Загадкі:

Мае хобат, нібы слон,  
Сам жалезны, дужы ён,  
Рот зубасты раззяўляе-  
Хутка яму рот капае. (*Экскаватар*)  
Гукнеш – адгукнецца,  
Ад людзей хаваецца. (*Рэха*)

Ногі ёсць, а не прайдуся,  
Спінка ёсць, а не кладуся.  
І сядзенне ёсць, а сам  
Не сяджу ніколі.  
Адгадаць ці ўдасца вам,  
Што гэта такое? (*Крэсла*)

Міма гаю, міма яру  
Мчыць без дыму,  
Мчыць без пару  
Паравозава сястрычка.  
Хто такая? (*Электрычка*)

**Лукавая размінка:**

Ясь і Стась з вясёлым смехам  
Беглі з мехам па арэхі.  
Апярэдзіла іх рэха,  
Папярэдзіла арэхі.  
Пад лісточкі, як пад стрэшкі,  
Пахаваліся арэшкі.

Энікі-бэнікі з'елі варэнікі,  
Бобу гаршчэчак і цэбар катлет,  
Рэшата, грэчку, патэльнію, амлет,  
Шэрую тэчку з паперамі таты,  
Бэлькі і жэрткі для новае хаты,  
Рэха лясное, дубовыя венікі.  
З'елі і лопнулі энікі-бэнікі.

чэ-чэ-чэ – ткач тканіну тчэ

цэ-цэ-цэ – нясу кветкі ў руцэ

54.

Юю Юлю Юсю Ювю

Юрый Юлія

Белыя ручкі чужую працу любяць.

Загадкі:

Гляню на яго – сябе ўбачу. (*Люстэрка*)

Пэўна, вы вясною чулі,  
Як на дрэве, на суку  
На ўвесь лес кукуе птушка:  
- Ку-ку, ку-ку, ку-ку! (*Зязюля*)

**Лукавая размінка:**

Накармі яе, Мальвінка,  
Свежай траўкай – канюшынкай.

Люляў у люльцы Любачку,  
Любаваўся Любаю.

Юрка юшку адчыніў.  
Юрка юшкі наварыў.  
Юля, Юлія, Юліна  
Зайшлі да Юркі на хвіліну.

лю-лю-лю – маму я люблю  
аю-аю-аю – на вуліцы стаю  
елю-елю-елю – свята ў нядзелю  
люю-люю-люю – я хатку намалюю

55.

Яя Яр Яш Ям Яд Як

Ядвіга Яўсей Янцава

Як ты к людзям, так і людзі к табе.

**Лукавая размінка:**

У нядзелю на базар  
Гарбузы вязе Назар.

Бегемот разявіў рот  
І глядзіць на самалёт.

Я аладачкі з пяску  
Сёння цэлы дзень пяку.

Але мой рахманы кот  
Не бярэ аладкі ў рот.

Ядвіга, Ядвіня, Ядвіся.  
У люстра сама падзівіся.

ця-ця-ця – не плач, дзіця  
іня-іня-іня – расце ў мяне вяргіня  
ыя-ыя-ыя – жыхары лясныя  
ята-ята-ята – дзеці чакалі свята

56.

---

яяя яля явя якя яня

---



---

На яду мастак, а на працу так-сяк.

---

Загадкі:

Ляжыць калода сярод балота,  
Не гніе і не сохне. (*Язык*)

Між голля, між лісця – жар,  
Ды не ўспыхне пажар. (*Ягады рабіны*)

Румяны Піліп да палкі прыліп. (*Яблык*)

Аднойчы дзяцька русы  
Спаткаўся ў полі нам:  
Тырчаць у гору вусы  
Даўжэйшыя, чым сам. (*Ячмень*)

Калі патрэбны – яго кідаюць.  
А непатрэбны – падымаюць. (*Якар*)

**Гукавая размінка:**

Зябка збіўшыся ў камяк  
Зайка – віславух абмяк.

Паглядзіце, вось красуля,  
На градзе расце цыбуля.

Закружыўся Аляксей,  
Аляксей – сняжынкасей!

Сее, сее, сее, сее,  
Луг бялее і бялее.

яч-яч-яч- які прягожы мяч  
ля-ля-ля – нам усё дае зямля



ыя-ыя-ыя – у пушчы яліны старыя  
уля-уля-уля – прыехала бабуля

57.

---

нь лье дзь лью лье сь

---

*Льва (рэчка)*

---

*Добра таго вучыць, хто хоча ўсе знаць.*

---

Загадкі:

Дзік спалохана скуголіць,  
Паглядае ўвысь:  
Там стаілася між голля  
У засадзе ... (*рысь*).

Ні стуку, ні груку,  
Сівы конь на двары. (*Дзень*)

Спіць у печы рыжы звер.  
Ты яму не дужа вер.  
Прачынаецца суровы –  
Пачынае есці дровы:  
Круглякі і смалякі –  
Ненажэрны звер такі . (*Агонь*)

**Лукавая размінка:**

Чэрвень – чэрвень, сонца свеціць.  
Чэрвень першы летні месяц.

Цэлы дзень за мною цень бегаў неадступна.

Ходзіць студзень, студзіць студзень.

Каню прысніўся страшны сон,  
Што ён не конь, а кон.  
Перапалохаўся бядак:  
- Куды падзеўся мяккі знак?

іць-іць-іць – трэба пазваніць  
яць-яць-яць – я хачу гуляць  
ысь-ысь-ысь – паглядзі на рысь  
лью-лью-лью – чаю я налью

58.

---

*п'я б'ю р'е д'е з'ю*

---

*Тур'я Лук'ян Дар'я*

---

*Напалоханая варона і вераб'я баіцца.*

---

**Гукавая размінка:**

У няўдалай Дар'і заўседы авар'і.

Запрасіў шпак вераб'я:  
- Пасвішчы, браток, як я.

б'ю - б'ю - б'ю – я цвічок заб'ю  
м'я - м'я - м'я - вось мая сям'я  
б'і - б'і - б'і - сядзяць вераб'і  
п'ю - п'ю - п'ю - я вады пап'ю  
ор'е - ор'е - ор'е - добрае надвор'е

59.

---

*Жыцце пражыць – не поле перайсці.*

---

Загадкі:

Ног няма, а хаджу,  
Мовы няма, а скажу:  
Калі спаць, а калі ўставаць. (*Гадзіннік*)

Маляўка малая, скарбонка залатая. (*Насенне*)

Сто братоў у адну хату сышліся. (*Збожжа*)

**Гукавая размінка:**

Паглядзіце на Ігнатку –  
Стаў ніжэй і пахудзеў:  
Ён спазніўся на зарадку,  
Кашу манную не з'еў.

Доўга ў скверы хлопчык быў,  
Пра заданні ўсе забыў.

Васілёк можа вучыцца,  
Бо старанны, не лайдак.  
Што ж, ён можа ганарыцца  
Гэтым поспехам - вось так.

Літаратура:

1. Н.С. Старажынская «Займальны матэрыял па навучанню грамаце». – Мн.: Народная асвета 1989г.
2. Н.І. Кавалеўская «Займальны матэрыял па навучанню грамаце ў I класе». – Мн.: ТАА «Авітон» 1993г.
3. «З любоўю да мовы» (практычны матэрыял для настаўнікаў пачатковых класаў). – Мн.: 1992г.
4. А.У. Янголь «Мудрыя дарадцы». – Мн.: Юнацтва 1983г.
5. У.І Мацвееўка «Загаданачка». – Мн.: 1993г.

Чыстапісанне

і

гукавая размінка

на

ўроках беларускай мовы

ў 3 класе

настаўнік Прапушняк  
Ларыса  
Валянцінаўна